

мерческих организаций», а также указ, касающийся дебюрократизации государственного аппарата, упорядочения административных процедур в целях упреждения коррупционных действий государственных служащих и др.

Выполняя свои международные обязательства, а, также учитывая назревшую необходимость в выработке новых методов предупреждения и пресечения коррупции, Республика Беларусь принимает меры по дальнейшему совершенствованию антикоррупционного законодательства. В июле 2006 г. был принят Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». Данный закон устанавливал правовые основы государственной политики в сфере борьбы с коррупцией, направлен на защиту прав свобод граждан, общественных интересов от угроз, вытекающих из проявлений коррупции.

Как показала практика, наиболее распространенными коррупционными преступлениями являются хищения, злоупотребления властью, служебный подлог, получение и дача взятки, получение незаконного вознаграждения госслужащим, не являющимся должностным лицом. На долю этих составов преступлений приходится почти 40 % от общего числа выявляемых коррупционных преступлений, сохраняясь в данной динамике практически ежегодно.

На основе анализа практики применения уголовного закона, были внесены в соответствующие государственные органы предложения о совершенствовании законодательства о борьбе с коррупцией.

С учетом необходимости дальнейшего создания прочной законодательной базы 15 июля 2015 года в Республике Беларусь принят Закон «О борьбе с коррупцией» № 305-З.

В целом, борьба с коррупцией в Республике Беларусь осуществляется на основе комплексного применения мер, в полном объеме согласующихся с Конвенцией ООН против коррупции.

Все это указывает на наличие в Республике Беларусь стройной и постоянно совершенствующейся системы борьбы с коррупцией.

УДК82 :1:821. 1/. 9:821.161.3

Т.М. Федарцова, дац. (БДТУ, г. Мінск)

## **ПРАБЛЕМА АДЧУЖЭННЯ Ў СУСВЕТНАЙ І БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ**

У артыкуле разглядаецца сутнасць філасофскага паняцця «адчужэнне» ў канцэксце праблематыкі сусветнай і беларускай літаратуры.

Змяненне гуманістычных ідэалаў і патэнцыялу сучаснай культуры прывялі грамадства да антрапалагічнага крызісу,

заўважанага філософамі яшчэ ў канцы XIX–XX стст. Ён прымусіў філософію, а за ёй і літаратуру, якая пачынаючы з эпохі Барока пастаянна сілкуеца набыткамі філософскай думкі, шукаць першапрычыны падобных абставінаў.

Літаратуразнаўцы, пісьменнікі, паэты, драматургі актыўна пачалі не толькі знаёміцца з працамі Зігмунда Фрэйда, Фрыдриха Ніцшэ, Эрыха Фрома, але і выкарыстоўваць іх вучэнні сутнасць якіх яны, таксама як і філософы, бачаць у сінтэзе сацыяльнага, біялагічнага і псіхалагічнага аспектаў, у стварэнні цэлай галерэі літаратурных вобразаў, як носьбітаў ў першаю чаргу маральнага адчужэння, і распрацоўцы па зададзенай схеме характараў героеў сваіх твораў. З «разбажаствленнем» свету знікаюць многія непагрэшныя законы, з'яўляеца адчуванне бязмежнай свабоды. Але згодна з высновамі Э. Фрома, прыведзенымі ў артыкуле «Бегство от свободы», толькі высокамаральная асoba разумее катэгарычную розніцу ў паняццях «свабода ад...» і «свабода для...».

У грамадстве з рынковымі адносінамі маральнасць страчвае свой пануючы стан, бо рушацца векавыя традыцыі, іншае гучанне набывае канфлікт пакаленняў, і тут трэба аддаць належнае Эрыху Фрому ў распрацоўцы механізмаў паняццяў «адчужэнне» і «самаадчужэнне», якія з'явіліся ў выніку «рынковай арыентацыі». Бо чалавек пачаў разглядаць свае сілы як тавар, што існуе свабодна ад яго, неналежыць яму, таму што для его зараз мае сэнс не працэс самарэалізацыі з дапамогай гэтых сіл, не здзяйсненне сваіх сапраўдных здольнасцей, а выгадны іх продаж, чым і вызначаеца далейшы поспех. Пісьменнікі (постмадэрністы ў першуую чаргу) заўважылі, што ў дадзенай сітуацыі ўнікальнасць чалавечай асобы страчвае свой сапраўдны кошт.

Праблема адчужэння – з'ява даволі актуальная і супярэчлівая ў сучасным літаратурным працэсе, які сёння шчодра сілкуеца набыткамі філософіі і не толькі ў гэтым кірунку. Асабліва ўрадлівай глебай для стварэння новых, нязнаных раней, літаратурных вобразаў з'яўляеца аспект маральнага адчужэння [1]. Бо усведамленне маральнасці як аднаго з галоўных спосабаў быцця чалавека заключаеца ў тым, што высокомаральная асoba ўтрымлівае ў сабе важнейшыя кампаненты духоўнасці – гэта еднасць высокінтелектуальных, эстэтычных і маральных сіл кожнай асобы, індывидуальная патрэба ў іх пастаянным развіцці, папаўненні, задавальненні і творчым пошуку не дае магчымасці адчуваць сябе непатрэбным не толькі грамадству, але і самаму сабе [2]. А калі ўзмацняюцца супярэчнасці паміж маральным прызначэннем чалавека і яго сапраўдным жыццём, дзеяннямі, яго ўчынкамі пачынаеца

разлад асобы, ідзе унутранае яе разбурэнне, таму і ўзрастаете непазбежнасць маральнага адчужэння. Асноўная мэта даследавання заключаецца ў разглядзе асаблівасцей філасофскага паняцця «адчужэнне». Вобраз адзіноты даволі не новы для ўсяго сусветнага літаратурнага працэсу. Да Вікторы і Юханеса (раман Кнута Гамсун «Вікторы») адзінота ўпартая прыходзіць з-за сутыкнення харкатарадаў, а не з-за неспрыяльных абставінаў, да шматлікіх прадстаўнікоў роду Буэндзія (раман Габрыэля Гарсія Маркеса «Сто год адзіноты») з нагоды абыякавасці адзін да аднаго ўсіх членаў сям'і, адсутнасці агульных намаганняў нешта здейсніць разам, разумець сваіх блізкіх і клапаціцца пра іх.

Вядомы французскі пісьменнік, драматург, публіцыст лаўрэат Нобелеўскай прэміі Франсуа Шарль Марыяк у рамане «Клубок змей» з усіх бакоў паказвае да чаго прыводзіць «раз'яднаная незалежнасць», стварыўшы яркі вобраз «сям'і-клеткі». Аповед вядзецца ў выглядзе дзённіка старога Луі, што падвышае давер чытача да сказанага. Луі пражыў вялікае жыццё са сваёй жонкай Ізай без асаблівых разыходжанняў у меркаваннях, быцца бы ціха і мірна і раптам называе яго «доўгай эрай вялікага маўчання». Бо напрацягу ўсяго сямейнага жыцця не асмеліўся ні разу шчыра выказаць свае думкі, выявіць пратэст супраць таго з чым у душы і думках не пагаджаўся. Марыяк такі стан свайго героя называе «стратай уласнага «Я». Па-сутнасці маючы пэўныя жыццёвыя перакананні Луі пражыў не сваё жыццё, бо ён ніколі і не быў самім сабой, а існаваў як ценъ свёй уладарнай жонкі. Франсуа Марыяк, разважаючы над вытокамі маральнага адчужэння і самаадчужэння свайго героя, выводзіць чытача на больш глыбінныя філасофскія аспекты, такія як страта традыцыйных каштоўнасцей, абясцэньванне гуманістычнага патэнцыялу грамадства.

Актыўна працягваючы традыцыі закладзенія А. дэ Бальзаком і Э. Залія, пісьменнік даследуе тонкія нюансы чалавечай псіхалогіі. У цэнтры большасці яго твораў – адносіны ў сям'і. Жыццё пастаянна выпрабоўвае герояў Марыяка на трываласць і мала хто з іх з гонарам вытрымлівае гэта выпрабаванне. Таму аўтар стварыў свой асобы, марыякаўскі, тып рамана: «сям'я-клетка», «сям'я-прывід», «сям'я-пустыня».

У беларускай літаратуре тэма адчужэння звязана з прымусовым адсяленнем людзей у выніку Чарнобыльскай катастрофы.

#### ЛІТАРАТУРА

1. Гароди Р.О. О понятии «отчуждение» // Вопросы філософи. 1959. №8. С. 56–64.
2. Костин А.А. Отчуждение мнимое и реальное // Социологические исследования .1998. №2. С. 67-74.